

Секция 4

ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГЧНЫ АСПЕКТ ДВУХМОЎЯ

Г.І. Малько

Горкі (Беларусь)

АБ НЕКАТОРЫХ АСАБЛІВАСЦІЯХ ПЕРАКЛАДУ З РУСКАЙ МОВЫ НА БЕЛАРУСКУЮ

Пераклад з'яўляецца важным сродкам міжмоўнай камунікацыі. Але часта ў перакладчыкаў узімаюць цікавасці, бо кожная мова мае свае семантыка-стылістычныя і структурна-сінтаксічныя сувязі, якія патрэбна ведаць і ўлічваць. Асаблівымі праблемамі ўзімаюць пры перакладзе з блізкародненых моў, бо некаторае падабенства іх лексічных і граматычных сістэм стварае ўражанне аб іх тоеснасці, якой на самай справе няма.

Цікавасці перакладу з рускай мовы на беларускую звязаны з пераважным ужываннем рускай мовы практычна ва ўсіх сферах грамадскага жыцця Беларусі, а значыць, і лепшым яе веданнем у параўнанні з беларускай. Каб перакладзены тэкст не толькі адекватна перадаваў інфармацыю, але і адпавядаў нормам беларускай літаратурнай мовы, патрэбна ведаць і ўлічваць адметнасці, спецыфіку абедзвюх моў на розных узроўнях — *фанетычным, лексіка-семантычным, лексіка-стылістычным, фразеалагічным, граматычным*.

Пры перакладзе назоўнікаў павінны ўлічвацца адрозненні ў родзе і ліку некаторых беларускіх і рускіх назоўнікаў (назоўнікі *боль, медаль, сабака, ценъ, фальш, стэп, дроб, зыб, поступ, шынель, продаж, туфель, яблык, абаранак, цуд, накіп, подпіс, надпіс, рукапіс, жывапіс, пачак, рамонак, гармонік, шаль, селядзец, дрыль, дур, гар і інш.* у беларускай мове, у адрозненне ад рускай, мужчынскага роду, а назоўнікі *пара, салата, гусь, табака, гліцэрэйна, грэнка, жырафа, кафля, камода і інш.* — жаночага роду). Не супадаюць формы ліку ў такіх рускіх і беларускіх назоўніках, як *дверь — дзвёры, грудь — грудзі, двойня — двойняты, обручение — заручыны, чернила (мн.) — чарніла (адз.), крупа — крупы, конопля — каноплі, клубника — клубніцы* (і іншыя назвы ягад) і г.д. Ад ведання роду і ліку назоўнікаў залежыць правільнае дасаванне да іх прыметнікаў, займеннікаў, парадковых лічэбнікаў і дзеепрыметнікаў, а значыць, нарматыўнае ўтварэнне словазлучэнняў.

Пры перакладзе прыметнікаў павінны ўлічвацца правілы ўтварэння сінтэтычных формаў вышэйшай і найвышэйшай ступеняў параўнання і адрозненне гэтых формаў ад рускамоўных (*вышэйши — выше, лепшы — лучше, смялейши — смелее, найбуйнейшы — крупнейший, най-*

мацнейшы — сильнейший). Пад уплывам рускай мовы прыметнікавыя формы часта перакладаюцца як прыслоўныя: *Хлопчык вышэй за сваіх аднагодкаў*; *Здароўе мілей за гроши* — і кваліфікуюцца як інтэрферэнцыйныя памылкі.

Узнікаюць праблемы і пры перакладзе склонавых формаў лічэбніка дзве: *двох книг, у двух школах, з двума сёстрамі* (нарматыўныя формы: *дзвюх, у дзвюх, дзвюма*). Памылкі такога тыпу з'яўляюцца таксама інтэрферэнцыйнымі, бо яны ўзнікаюць пад уплывам рускай мовы.

Рускія адмоўныя займеннікі некаго, нечага і прыслоўе некогда маюць у беларускай мове адпаведнікі *няма каго, няма чаго, няма калі* з адмоўным значэннем. Аднак пры перакладзе яны часта замяняюцца *няпэўнымі займеннікамі некага, нечага і прыслоўем некалі*, якія адпавядаюць рускім *кого-то, чега-то, когда-то*. У выніку сэнс скажаецца.

Найбольшую цяжкасць пры перакладзе выклікаюць рускія *дзеепрыметнікі*. Як вядома, дзеепрыметнікі больш харэктэрныя для рускай мовы, нормы якой фарміраваліся на аснове кніжна-пісьмовай традыцыі стараславянскай мовы. Беларуская мова фарміравалася на аснове народна-дыялектнай мовы, для якой дзеепрыметнікі нехарактэрныя. У “Граматыцы беларускай мовы” 1962 г. (ч.1) дзеепрыметнікі з суфіксамі *-уч-* (*-юч-*), *-ач-* (*-яч-*), *-уш-*, *-ш-*, *-ем-*, *-ім-* і *зваротныя* кваліфікуюцца як нехарактэрныя для беларускай мовы. Уласцівымі для беларускай мовы з'яўляюцца дзеепрыметнікі з суфіксамі *-н-*, *-ан-*, *-ен-*, *-т-*, *-л-*: *сказаны, скошаны, зроблены, вымыты, зблелы*. У сучаснай беларускай мове ёсьць некалькі спосабаў перакладу рускіх дзеепрыметнікаў на беларускую мову: пераклад уласцівымі беларускай мове дзеепрыметнікамі, замена дзеепрыметнікаў даданымі азначальнымі сказамі, дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі словазлучэннямі, прыметнікамі, дзеясловамі, назоўнікамі або займеннікамі з паясняльнымі словамі, апісальнымі канструкцыямі: *идущий — які ідзе, плачущий голос — плаксівы голос, проголодавшийся — галодны, побелевший — зблелы, наклонившийся — нахілены*. Выкарыстанне названых спосабаў перакладу дазволіць дакладна перадаць семантыку і захаваць спецыфіку беларускай мовы ва ўжыванні дзеепрыметнікаў.

Адметнасць беларускай мовы на сінтаксічным узроўні найбольш выразна выяўляецца ў словазлучэннях. Неабходна памятаць пра адрозненні ў кіраванні некаторых беларускіх і рускіх дзеясловоў: *благодарить друга — дзякаваць сябру, болеть воспалением легких — хварэць на запаление лёгких, жениться на соседке — ажаніцца з суседкай, просить прощения у хозяина — прасіць правачэння ў гаспадара, смеяться над шутками — смяяцца з жартай, идти за водой — ісці па ваду, находится в ста метрах от дороги — знаходзіцца за сто метраў ад дарогі*. Дзеясловы руху ў беларускай мове кіруюць месным склонам з прынаўшоўнікам *па*: *плыць па моры, хадзіць па дарогах, крочыць па горадзе*.

Часта ўзнікаюць праблемы пры перакладзе рускага прынаўшоўніка согласно, які ў рускай мове патрабуе пасля сябе формы давальнага склону, согласно распоряжению. На беларускую мову гэтые прына-

зойнік павінен перакладацца як згодна з: згодна з распараджэннем. Аднак у перакладах можна адзначыць памылкі тыпу згодна распараджэнню, згодна распараджэння. Гэтыя формы з'яўляюцца калькамі рускіх формаў, а апошняя няправільная і з пункту гледжання граматычных правіл рускай мовы.

Улік названых асаблівасцяў дапаможа зрабіць пераклад адекватным не толькі паводле сэнсу, але і адпаведным нормам беларускай літаратурнай мовы.

Т.М. Смольская
Мінск (Беларусь)

АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ТЭКСТАЎ ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ НА ЗАНЯТКАХ СА СТУДЭНТАМІ-ЮРЫСТАМАІ

Праца над тэкстам па спецыяльнасці — адзін з цікавейшых метадычных прыёмаў правядзення заняткаў са студэнтамі. Прычым, праца ваць са спецыяльнымі тэкстамі можна як непасрэдна на занятках, так і прапаноўваць пэўныя заданні па тэкстах у якасці дамашніх.

Звернемся да разгляду пытання працы над тэкстам па спецыяльнасці ў студэнцкай аўдыторыі, разгледзім пэўныя праблемы і складанасці, якія ўзнікаюць менавіта пры перакладанні спецыяльных тэкстаў.

Пераклад як метад навучання, як правіла, дапамагае вызначыць, акрэсліць і прадэманстраваць студэнтам адну з галоўных праблем: не такім простым аказваецца працэс перакладання, як гэта здаецца на першы погляд.

Што відавочна адразу? Па-першае, у навучэнцаў, як паказала практика, вельмі абмежаваны запас беларускай лексікі, па-другое, значныя праблемы назіраюцца па многіх тэмах, трывалае засваенне якіх прадугледжвалася ў школе, па-трэцяе, агульнаінтэлектуальны ўзорэвень сёняшніх навучэнцаў часам не вытрымлівае нікай крытыкі. У сувязі з названымі вышэй прычынамі — вывад: саме простае, на першы погляд, перакладанне для многіх становіща невырашальнай задачай. Неспрыяльныя, калі можна так сказаць, умовы, якія, на жаль (?), студэнты самі для сябе стварылі: недакладнае веданне або поўнае няведение значэння слова, часам вялікія складанасці пры падборы слоў-сінонімаў у межах беларускай мовы, дрэнная арыентацыя ў правільным выбары пастаноўкі націску, блытаніна ў напісанні па-беларуску слоў запазычаных, няўменне правільна ўтварыць пэўныя граматычныя формы ці даць іх дакладны пераклад з рускай мовы. Усё пералічанае ні ў якай ступені не дапаможа навучэнцу добра справіцца з паставленай перад ім задачай.

Як бачым, прыступаючы да працы над перакладам, выкладчык павінен улічваць і тыя нюансы, пра якія было ўзгадана вышэй. Тым не